

царя Министерство финансов в графе расходов по военному ведомству показало на 38 млн. руб. меньше, чем предполагалось. В итоге на 1850 г. существовали две бюджетные росписи: одна — фальсифицированная, утвержденная государственным советом, и вторая — действующая, утвержденная царем.

Показателем упадка помещичьих хозяйств был также и рост задолженности помещиков кредитным учреждениям и частным лицам. Помещики всё больше стали закладывать и перезакладывать свои крепостные «души» в этих учреждениях. Если в начале XIX в. ими было заложено 5% крепостных крестьян, а к 30-м годам — 42%, то к 1859 г. — уже 65% [3, с. 70 — 71]. Многие помещичьи имения, обремененные долгами, шли с молотка: в 1833 г. из 127 тыс. дворянских семей 18 тыс. уже не имели крепостных, а к 1859 г. число семей, не имевших крепостных крестьян, увеличилось до 27 тыс. Сумма долга помещиков, заложивших своих имения только в государственных кредитных учреждениях, достигла 425 млн. руб. и вдвое превосходила годовой доход в бюджете страны. Заметим кстати, что реформа 1861 г. спасла помещиков от финансового краха: государства погасило эти долги за счет вычета из выкупных платежей крестьян.

В конечном итоге накануне отмены крепостного права Российская империя оказалась перед лицом глубокого финансового кризиса: растущий государственный долг, инфляция, отрицательный платежный баланс, неблагоприятный климат для внешних займов, невозможность восстановить обратимость рубля и, наконец, крах государственных кредитных учреждений.

Таким образом, и бюджет, и финансовая политика, и денежное обращение явно не соответствовали тем задачам, которые стояли перед Российской империей в преобразований период. Буржуазное преобразование финансов накануне отмены крепостного права стало назревшей необходимости.

#### Література

1. Министерство финансов. 1802 — 1902: в 2-х ч. — СПб.: Экспед. загот. гос. бумаг, 1902. — Ч. I. — X, 640 с.
2. Погребинский, А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX—XX вв.) / А. П. Погребинский. — М.: Госфиниздат, 1954. — 268 с.
3. Проскурякова, Н. А. Земельные банки Российской империи / Н.А. Проскурякова. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. — 520 с.

### ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ АГРАРНЫХ АДНОСІН У ВЯЛІКМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ У ХІІІ—ХVІ СТ.

А.А. ДАМАРАД

Мінск, УА «БДТУ»

Шляхецкае землеўладанне мае глыбокія карані. Сістэматычная раздача земляў за ваенную службу пачалася з часу Вітаўта, калі зношнепалітычнае становішча Вялікага княства Літоўскага было дастаткова складаным. З часоў вялікага князя Казіміра такія разлачы становішча масавымі і праінгаўща пакуль у руках манарака застасцца «хотъ небольшое количество земли» [1, с. 591].

Першапачатковыя памер зямельных уладанняў, з якіх ратнік ехаў на вайну, не быў дакладна вызначаны. Шмат залежала ад абставін, пры якіх вялікі князь надзяляў яго зямлём. У крыйніах можна сустракаць наданне пляхці звычайных сялянскіх надзелаў за ваенную службу. Адначасова можна сустракаць і падараўванні ўчасткай зямлі большых, чым сялянская служба. Увогуле, як адзначаў М. К. Любашкі, у памерах зямлі, з якой ішла ваенная служба, было янич болы разнастайнасці чым у памерах сялянскіх служб [1, с. 545]. Шмат залежала ад заможнасці шляхціца. Былі такія, што не мелі ў падпрадкаванні сялян, самі апрацоўвалі зямлю і выязджалі на вайну асаўстві, без слуг.

Хоць пры падараўванні зямлі шляхта атрымлівае яе, але як адзначаюць даследчыкі, фактычна надаваліся толькі даходы з маёнтка, якіх раней атрымліваў вялікі князь. Менавіта тому землеўладальнікі ўвесе час імкнуліся забяспечыць сабе права безумоўнага валодання маёнткамі. Пачатак гэтаму быў пакладзены ў 1387 г., калі Ягайла прывілеем надаў асобныя

правы і юльготы землесуласнікам-каталякам. Паводле гэтага дакумента, каталіцкая арыстакратыя атрымала неабмежаваныя правы валодання і распараджэння сваім вотчынамі, а таксама вызывалялася ад выканання шэрту навінасцей. Але прывілей 1387 г. на ліквідацію цалкам усе грашовыя даніны і выплаты, і пакідау землі пад юрыдыкцыяй вялікага князя.

Наступным крокам замацавання замельнай уласнасці за шляхтай сталі прывілеі XV ст. З гэтага часу заканадаўча замацоўваеца недатыкальнасць іх надзелу, права юрыдыкцыі над слянамі. Паступова павялічваецца палітычныя ўпліну буйных землеуласнікаў, які ўзмачняўся тым, што яны сталі крэдиторамі вялікага князя пад заклад вялікакінскіх маёнткаў. Адсюль зразумела, чаму палітычнае жыцце Вялікага княства Літоўскага другой паловы XV — першай чвэрці XVI ст. праходзіла пад сцягам дыктатуры буйнога землеуладання. Паводле У. І. Пічэты, у прывілеі 1506 г. якраз і было аформлена тое палітычнае становішча, якое найболын заможныя землеуладальнікі займалі ў ВКЛ [2, с. 176].

Неабходна адзначыць спрэядліве меркаванне, што агульназемскія прывілеі гарантавалі маёнасныя права толькі на паперы, а не на справе. На карысць таго думкі гавораць умовы, пры якіх зямлі перадавалася шляхце. У правах служыльых людзей алюсна падараванай нерухомай маёнасці ў ВКЛ можна распазнаны некалькі адценняў, але ў іхнім слуслылася феадальнае землекарыстаннне можна ўмоўна падзяліць на дзве катэгорыі. Да першай катэгорыі належалі тыя замельнныя ўладанні, якія перадаваліся трывальнікам без права распараджэння зямлі. Тэрмін трывання такіх уладанняў быў звычайнай неакрэслены і залежаў ад умоў, на якіх давалася зямля. Да другой катэгорыі належалі землі, якімі ўладальнікі распараджаўся на правах спадчынных, аднак такое права распараджэння мела не безумоўныя, а алюсныя характеристы. У актах на замельных падараванні часта сустракаюцца слова: «до волі господарскога», «вечно до жыцця свогога», «на вечнасць». Прычым звычай даваць зямлю ў часовая карыстаннне прасочваеца за ўсёсі перыяд XV—XVI ст. Яшчэ ў кропінках, выдадзеных пры Казіміру, можна сустрэць такія запісы. Цікава, але ў першай палове XVI ст. умовы трывання зямлі шляхтай, што сустракаюцца найчасцей, гэта «на вечнасць».

Зразумела, што спадкаемцы таіх землеуласнікаў звязваліся да вялікага князя за атрыманнем новай даравальнай граматы на зямлю. Звычайна ўлада ішла насустроч і пацвярджалася прывілеем на пэўныя маёнткі. Спадчыннае зямлю не могла непасродна пераходзіць да дзяцей, паколькі ў таіх выпадках не дэйнічала дзесяцігадовы тэрмін даўнасці.

Прынесьце Статута Вялікага княства Літоўскага 1529 г. падвяло пэўную рысу ў развіцці замельных адносін. Паводле Статута 1529 года маёнтак лічыўся вотчынай, калі ён знаходзіўся ў трыванні ўладальніка і яго працдку пры двух папяродных гаспадарах. Вотчыннасць сваіх уладанняў можна было даказаць пры дапамозе сведкаў, але землеуласнікі аддавалі перавагу дакументам. Таму яны пасыпалі лісты да манарха з просьбамі пачвердзіць іх права на маёнткі. Відань тут хутчэй быў не апасені, што ўлада можа адабраць вотчыну, а засіргога адмагчымай просьбы кагосыі іншага на гэту зямлю. Вотчыны адбіраліся і перадаваліся ва ўладанне іншым асобам толькі тады, калі іх уладальнікі не моглі служыць з яе земскую службу. Часам настав самі ўласнікі пакідалі зямлю па той жа прычыне. Але яе моглі вірнуць нащадкам, калі служжылі вайсковую службу.

У Статуте 1529 г. знайшла адлюстраванне і практика XV ст. Раней купля-продаж дадзені была немагчыма без згоды вялікага князя. Гаспадарческія краіны патрабавала здзяйснення такіх здзелак. Таму ціпер была дапушчана як мена падараваных маёнткаў, так і іх адчужэнне. Аналагічным было права наследавання зямлі. Калі братоў было некалькі, то кожны з іх маг атрымаль не больш трошкі зямлі. З іншага боку, можна было звярнуцца да вялікага князя за дазволам на набыццё пэўнай вотчыны. Неабходна зварнуць увагу і на памеры земскай службы з маёнткаў. Найперш трэба адзначыць, што Статутам увогуле не прадугледжвалася валоданне зямлі, не звязанай з адпраўленнем ваенныі павіннасці.

Статут 1529 г. патрабуе, каб духоўныя асобы, якія валодаюць радавымі маёнткамі, таксама ехалі на вайну. Гэтыя артыкулы сталі важным дасягненнем шляхты ў імкненні абмежаваць шаркоўнае землеўладанне.

Аграрная рэформа Жыгімента Аўгуста, распачатая як эксперимент у 1540-я гг. і прайшлігнутая ва ўсіх дзяржаўных маёнтках у 1557 г., хоць і праводзілася на дзяржаўных землях, аднак закранула і шляхецкае землеўладанне. Акрамя праверкі праў на зямлю і канфіскацыі незаконных уладанняў, рэвізоры запісвалі ў цягле насельніцтва шляхту, якая не прадстаўляла дакументаў аб сваім пашоджанні. Імкненне рэзвізору акуруліць дзяржаўную ўладанне прымусіла далучыць да іх землі шляхты, прычым часта без надежнай кампенсацыі. Невыпакова, што аграрная рэформа збудзіла незадаволенасць шляхты.

Настрой шляхты адлюстроўваўся ў выступленнях на соймах перыяду 50-60-х гадоў XVI ст. Улічваючы цяжкае ваеннае становішча дзяржавы, шляхта выступіла з целым шэрагам аўгінавачванняў у бок рэформы і імкнулася заставіць лічыцца з яе маёманымі інтаресамі.

Шляхецкае саслоўе было асабліва незадаволена Статутам 1529 года ў той часы, якая абмяжоўвала права распаряджэння сваёй верхомай маёманію. Сацыяльна-еканамічнае развіццё патрабавала ўключэння шляхецкіх маёнткаў у гаспадарчас жыццё. У Статуте 1566 г. адчужкіне вотчыннай зямлі ўсё ж дазвалялася. Урэшце, Статут 1566 г. дакладна вызначыў, хто павінен несці земскую службу з прыватных маёнткаў.

У сувязі з земскай службай дастаткова дакладна можна прасачыць размеркаванне зямельных уладанняў сярод розных груп шляхенкага саслоўя. Перапіс войска 1528 г. наказае, колькі вершнікай выстаўляю кожны землеўладальнік. Колькасць выстаўляемага войска сведчыць пра распаўсюдженне буйнога землеўладання ў Вялікім княстве Літоўскім.

Такім чынам, да канца 60-х гг. XVI ст. землеўласніцкія праўы шляхты дасягнулі той ступені, якой істага хадзела сама шляхта. Я і палітычныя праўы, права маёманія пашыраліся пад ціскам зменшай небаспекі і таго руху, які разгарнулі ніжэйшыя пласты ваенна-служылага саслоўя за дасягненне правоў, якія мела шляхта польская. У тыхіх абставінах арыстакратія і вялікія князі вымушшаны былі лічыцца з такімі памкненнімі, каб забяспечыць цэласнасць дзяржавы і не згубіць у сваім становішчы.

#### Літаратура

1. Любавский, М. К. Областное деление и местное управление Литовско-русского государства во времена издания первого Литовского статута / М. К. Любавский. – М.: Унив. тип., 1892. – 884 с.
2. Пичета, В. И. История сельского хозяйства и землевладения в Белоруссии / В. И. Пичета. Ч.1. – Минск, 1927. – 233 с.

#### АГРАРНАЯ РЕФОРМА 1861 ГОДА: МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ

Н.А. ЕРМОЛЕНКО

Витебск, УО «БГТУ»

Аграрная реформа 1861 года в России отмечает свое 150-летие. Это, бесспорно, заметная дата в истории. Реформа отменила крепостное право в стране. Тем самым она положила начало модернизации страны, обозначила её первый шаг в индустриальную цивилизацию. Реформа была осуществлена в России потому, что разработчики выработали чёткий механизм её проведения. Реформа, не имеющая механизма, всегда обречена на провал. Аграрная реформа имела механизм проведения. Но помимо этого был выработан еще механизм подготовки к реформе. Разработчикишли к нему методом проб и ошибок, во многом эмпирически, отвергая неудавшуюся практику и обращаясь к поиску иной, более надежной. Как известно, индустриальную эпоху в России открыли реформы. Они были задуманы и проведены правительством, т. е. «сверху». Александр II выступил с инициативой модернизации страны, и реформой под номером один значилась аграрная реформа.

Все началось с манифеста царя от 19 марта 1856г., где Александр II лишь осторожно намекнул на возможность реформы в будущем. Но противники тут же заволновались. Московский генерал-губернатор даже попросил Александра II принять предводителей